

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра динамической геологии**

**ВИЛЕНЧИЦ  
Людмила Геннадьевна**

**СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ДОЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА ЗОНЫ  
СОЧЛЕНЕНИЯ ЖЛОБИНСКОЙ СЕДЛОВИНЫ И  
ОРШАНСКОЙ ВПАДИНЫ**

**Дипломная работа**

**Научный руководитель:  
кандидат геолого-минералогических  
наук,  
доцент М.Е. Комаровский**

**Допущена к защите**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Зав. кафедрой динамической геологии  
доктор географических наук, профессор В.Н. Губин**

**Минск, 2018**

## **РЕФЕРАТ**

Работа 48 с., 26 источников, 4 иллюстрации, 8 приложений.

**Ключевые слова:** СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, ОРШАНСКАЯ ВПАДИНА, ЖЛОБИНСКАЯ СЕДЛОВИНА.

**Объектом исследования** являются породы дочетвертичного платформенного чехла зоны сочленения Жлобинской седловины и Оршанской впадины.

**Цель работы:** изучение вещественного и минералогического состава горных пород для литостратиграфического расчленения геологического разреза параметрической скважины «Быховская–1» и последующее выделение структурно-вещественных комплексов осадочного чехла.

**Методы исследования:** изучение вещественного и минералогического состава, структурно-текстурных особенностей горных пород, литолого-стратиграфическое расчленение керна параметрической скважины «Быховская–1».

**В результате исследования** получены новые сведения об особенностях вещественного и минералогического состава пород осадочного чехла зоны сочленения Жлобинской седловины и Оршанской впадины.

**Значимость работы:** полученные сведения способствуют доизучению территории и в будущем позволят произвести оценку перспективности на выявление разных видов полезных ископаемых.

## РЭФРЕРАТ

Работа 48 с., 26 крыніц, 4 ілюстрацыі, 8 дадаткаў.

**Ключавыя слова:** СТРУКТУРНА-РЭЧЫЎНЫЯ КОМПЛЕКСЫ, ПЛАТФОРМЕННЫ ЧАХОЛ, МІНЕРАЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ, РЭЧЫЎНЫ СКЛАД, АРШАНСКАЯ ЎПАДЗІНА, ЖЛОБІНСКАЯ СЕДЛАВІНА.

**Аб'ектам даследвання** з'яўляюцца пароды дачацвярцічнага платформеннаага чахла зоны сучленення Жлобінскай седлавіны і Аршанской упадзіны.

**Мэта работы:** вывучэнне рэчыўнага і мінералагічнага склада горных парод для літастратыграфічнага расчленення геалагічнага разрэза параметрычнай свідравіны «Быхаўская–1» і наступнага выдзялення структурна-рэчыўных комплексаў асадкавага чахла.

**Метады даследвання:** вывучэнне рэчыўнага і мінералагічнага склада, структурна-текстурных асаблівасцей горных парод, літолага-стратыграфічнае расчлененне керна параметрычнай свідравіны «Быхаўская–1».

**У выніку даследвання** атрыманы новыя звесткі пра асаблівасці рэчыўнага і мінералагічнага склада парод асадкавага чахла зоны сучленення Жлобінскай седлавіны і Аршанской упадзіны.

**Значнасць работы:** атрыманыя звесткі спрыяюць давывучэнню тэрыторыі і ў будучым дазволяць правесці ацэнку перспектывнасці на выяўленне розных відаў карысных выкапняў.

## ABSTRACT

Work 48 p., 26 referencies, 4 drawings, 8 enclosures.

**Keywords:** STRUCTURE-MATERIAL COMPLEXES, PLATFORM COVER, MINERALOGICAL ANALYSIS, MATERIAL COMPOSITION, THE ORSHA DEPRESSION, THE ZHLOBIN SADDLE.

**The research object** is the pre-Quaternary platform cover rocks of the interconnection zone between the Zhlobin saddle and the Orsha depression.

**The aim of the work** is to study the material and mineralogical composition of rocks for lithostratigraphic dissection of geological section in parametric well «Bukhovskaya-1» and to identify the structure-material complexes of platform cover.

**Researching methods:** examination of material and mineralogical composition, structural-textural features of rocks, lithostatigraphic dissection of kern of parametric well «Bukhovskaya-1».

**The results of research** contains new data about properties of the material and mineralogical composition of rocks of the interconnection zone between the Zhlobin saddle and the Orsha depression.

**Importance of the results:** received data induces further researches of the territory and allows to evaluate prospects of different mineral resources' discovery.